

III. Падвядзенне вынікаў.

Выступленні ўдзельнікаў фестывалю ацэньваюцца журы па наступных критеріях:

- адпавяданне ўзроўня складанасці конкурснай праграмы тэхнічным магчымасцям калектыву;
- раскрыцце музична-вобразнага зместу выконваемых твораў;

-- сцэнічная культура і выкананчае майстэрства.

Па выніках конкурсных выступленняў журы вызначае лаўрэатаў фестывалю і дыпламантаў, якім уручаюцца дыпломы, спецыяльныя прызы і камтоўныя падарункі. Міністэрства культуры вызначае трох грашовыя гранты для падтрымкі і далейшага развіцця лепшых калектываў.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА-АРКЕСТРОВЫ ЖАНР МАСТАЦКАЙ САМАДЗЕЙНАСЦІ БЕЛАРУСІ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ

Колькасць устаноў клубнага тыпу ў рэспубліцы ў мінулым годзе скарачілася ў парадку з 1993 г. на 129 адзінак (4.687 і 4.558). Гэта прывяло і да пэйнага змяншэння колькасці калектываў мастацкай самадзейнасці. Статыстычны аналіз сведчыць пра неабходнасць новых падыходаў і прынцыпаў арганізацыі самадзейнай мастацкай творчасці.

Значайнай з'явіло ў сацыяльна-культурным жыціі рэспублікі застаеша інструментальна-аркестровы жанр мастацкай самадзейнасці. Сярод калектываў іншых жанраў інструментальна-аркестровыя калектывы займаюць каля 7,3% (усяго іх на Беларусі каля 1313, у тым ліку 396 дзіцячых).

Трэба адзначыць, што назіраючы некаторыя пазітыўныя зруші ў якасным існаванні жанра, пра што сведчыць такі факт: за 1994 г. і першую палову 1995 г. 51 калектыв атрымаў званне "народны" і 22 калектывы -- званне "узорны". Але за гэты перыяд 4 калектывы пазбаўлены звання "народны". Сярод іх аркестр народных інструментаў Артманскага

гарадскога Дома культуры, аркестр рускіх народных інструментаў Віцебскага гарадскога Цэнтра культуры і іншыя. Некаторыя з гэтых калектываў папросту перасталі існаваць ці для іх так і не знайшлося кіраўніка. Усяго па стану на 01.10.95 г. званне "народны", "узорны" маюць 137 інструментальных калектываў.

Вельмі паспрыялі развіццю жанра два апошнія гады, якія былі багатымі на святы, фестывалі, конкурсы, аглюты. У культурнай хроніцы рэспублікі шэраг мерапрыемстваў, якія дэманстравалі жанравое шматаблічча інструментальнай музыкі. 15--16 студзеня 1994 г. у Слоніме адбыўся Першы рэспубліканскі фестываль сямейных ансамбляў, прысвечаны Міжнароднаму году сям'і, у якім удзельнічала каля 230 самадзейных ансамбляў і індывідуальных выкананіц з усіх абласцей рэспублікі. У студзені 1994 г. у Палашы культуры Мінскага трактарнага завода прыйшоў Х агляд-конкурс фальклорных калектываў, ансамбляў народнай музыкі, народных хароў і інструментальных аркестраў г. Мінска на падыярджэнне звання "народны" ці "узорны" калектыв (арганізатары -- Упраўленне культуры Мінгарвыканкама і Цэнтр адраджэння і развіцця беларускай культуры). 5 сакавіка 1994 г. ў Гродне прыйшоў фестываль рок-музыкі. У сакавіку 1995 г. на працягу месяца праходзіў XI агляд-конкурс "народных" і "узорных" самадзейных калектываў Мінскай вобласці. 29 красавіка 1995 г. у Шклове прыйшоў 2-гі абласны агляд праграм духавых аркестраў Магілёўскай вобласці <<I зноў гучыць "Развітанне славянкі">>>, прысвечаны 50-годдзю Перамогі. 7 мая 1995 г. у Брэсце адбылося свята духавой музыкі "Нашага юнацтва аркестр". 19--22 мая 1995 г. у Гомелі прыйшоў Першы тэлевізійны фестываль інструментальнай музыкі для электра- і акустычнай гітары. У ім удзельнічалі 15 выкананіц з розных гарадоў Беларусі. У праграме выступленняў была

класічна і сучасная музыка (арганізатары -- аддзел культуры Гомельскага гарыканкама, музычная студыя "Ля Белла классик", маладэйшны лысса-клуб "Лайт"). 3--4 чэрвень 1995 г. у Наваполацку адбыўся рок-фестываль "Рок-кола-95".

Вялікай папулярынасцю карыстаючыя святы гарманістай. у якіх удзельнічаюць індывідуальныя выкананіцы, ансамблі народнай музыкі, прыпевачнікі. 21--22 кастрычніка 1994 г. у Брэсцкім раёне праведзены абласны конкурс "Грай, гармонь!". 22 мая 1994 г. у Расонах адбылося абласное рэгіянальнае свята "Грай, гармонік!". 30 красавіка 1995 г. у Буда-Кашалёве адбыўся рэгіянальны міні-фестываль "Грай, гармонік". Арганізатарами выступіў абласны цэнтр народнай творчасці. 21 мая 1995 г. у Чашніках адбылося рэгіянальнае свята "Грай, гармонік!". Штогод у Мінску праводзіцца свята "Мінскі гармонік".

Развішо фальклорнай музыкі яскрава паказалі разнастайныя фестывалі фальклору. 5--6 лютага 1994 г. у Калінкавічах, Гомельскай вобласці, прыйшлі абласныя прагляды фальклорных калектываў і асобных выкананіццаў аўтэнтычнага фальклору. У 1м удзельнічала 42 калектывы. Маштабным, змястоўным, багатым на шікавыя музычныя падзеі стаў Першы Міжнародны фестываль фальклору, які прайшоў 15--21 чэрвень 1994 г. у Пінску і Мінску. У чэрвені 1994 г. у Чавусах, у Цэнтры культуры і вольнага часу адбыўся раённы фестываль фальклору і музыкі. 27 красавіка 1995 г. у Мінску, у актавай зале філалагічнага факультета БДУ прыйшоў фестываль фальклорных калектываў Беларусі. 8 мая 1995 г. у Ляхавічах на стадыёне "Колос" прыйшло народнае гулянне, прысвечанае Дню Перамогі, на якое былі запрошаны лепшыя фальклорныя калектывы Брэсцкай вобласці. 4--13 ліпеня 1995 г. у Мінскім раёне адбыўся традыцыйны міжнародны фестываль фальклору "Хыцень". 18 чэрвень 1995 г. у Міерах прыйшло

абласное свята аўтэнтычнага фальклору. У 1м удзельнічалі II раёнай Віцебшчыны.

Нельга не згадаць пра падзеі, скіраваныя на прафесійнае развіццё народна-інструментальнай творчасці, якія даюць магчымасць непасрэднага ўзаемадзеяння прафесійнага і самадзеянага мастацтваў. 22--23 сакавіка 1994 г. у Гомелі, у музычных вучылішчы імя Н.Сакалоўскага праходзіў міжнародны фестываль выкананіццаў на народных інструментах "Дружба-94". У 1м прымалі ўдзел майстры мастацтваў Беларусі, навучэнцам Бранскага, Чарнігаўскага, Мазырскага, Брэсцкага, Мінскага і Гомельскага музычных вучылішчаў. У праграме было ўрачыстае адкрыццё фестывалю і канцэрт навучэнцаў і вікладчыкаў Гомельскага музычнага вучылішча, конкурсныя выступленні ўдзельнікаў фестывалю, канцэрт пераможцаў фестывалю і майстроў мастацтва Рэспублікі Беларусь -- М.Сейрукова і Я.Гладкова, лаўрэатаў рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў. 13 мая 1994 г. у Мінску ў Белдзяржфілармоніі прыйшоў канцэрт-прэзентацыя Асаціяцыі дамрыстаў і мандаліністаў. 13--15 снежня 1994 г. у Гомелі, у каледжы мастацтваў імя Н.Сакалоўскага праходзіў фестываль лаўрэатаў міжнародных і рэспубліканскіх конкурсаў выкананіццаў на народных інструментах. У праграме фестывалю былі канцэрты, тэарэтычнае канферэнцыя, адкрытыя ўрокі з удзелам прафесараў Беларускай акадэміі музыкі. 16 мая 1995 г. у Мінску ў Доме афіцэраў прыйшоў заключны канцэрт фестывалю калектываў мастацкай самадзеянасці Беларускага ўніверсітэта культуры. Фестываль быў прысвечаны 50-годдзю Перамогі. 25 ліпеня 1995 г. у Мінску ў канцэртнай зале Беларускай акадэміі музыкі адбыўся нацыянальны фінал конкурсу "Музыка і песні краін Усходней Еўропы".

Шыкавыя былі святы, на якіх гучала музыка розных стылістычных напрамкаў. У лютым 1994 г. у Магілёве у ліцеі музыкі і харэаграфіі адбыўся конкурс ігры на народных духавых інструментах. 25-

-27 лютага 1994 г. у Мінску прайшоў традыцыйны фестываль гітарнай музыкі, у якім прынялі ўдзел гітарысты-прафесіяналы і аматары з краін СНД. 26 сакавіка 1995 г. у Магілёве прайшоў фестываль, прысвечаны духоўнай музычнай спадчыне яўрэйскага народа. 6-9 мая 1995 г. Віцебск трэці раз вітаў улдзельнікаў рэспубліканскага фестывалю "Студэнцкая вясна", у праграме якога прайшоў агляш-конкурс па 16 жанрах.

Нельга пакінуць без увагі фестывалі і святы, у якіх улдзельнічамоць маладыя выкананіцы і дзіцячыя калектывы. Тым больш, што гэты напрамак паспяхова развіваецца і дае падставу гаварыць пра пераенасць традыцый інструментальнага мастацтва і далейшае развіццё жанру ў цэлым. У лютым 1994 г. у Гомельскім музычным бучылішчы імя Н.Сакалоўскага прайшоў рэспубліканскі фестываль "Маладыя зоркі музычнага мастацтва РБ". 10 сакавіка 1994 г. у Гомельскай дзіцячай музычнай школе № 1 імя П.І.Чайкоўскага праходзіла гарадская вечарына беларускай музыкі "Звініць цымбалы" (арганізатар — адзел культуры і арганізацыі вольнага часу насельніцтва Гомельскага гарыканкама). 11-15 мая 1994 г. у Брэсце адбіўся другі Міжнародны дзіцячы фестываль выкананіцай на народных інструментах "Пralескі". У ім прынялі ўдзел выкананіцы з Беларусі, Украіны, Даніі, Латвіі. 20-21 мая 1994 г. у Столбцоўскім раёне, на радзіме Я.Коласа прайшоў пяты Рэспубліканскі фестываль юных музыкантаў "Сымон-музыка".

Значымы падзеямі ў культурнам жыцці Беларусі сталі фестывалі народнай музыкі. 11-12 сакавіка 1995 г. у Бялынічах упершыню ў гісторыі Магілёўшчыны адбылося свята народнай музыкі — фестываль "З крыніц народных", у якім прынялі ўдзел 16 самадзейных калектываў, аркестры і ансамблі народных інструментаў. 25 чэрвеня 1995 г. у Дуброўна Віцебскай вобласці адбылося абласное свято песні і музыкі "Дняпроўскія галасы". Сваё

майстэрства прадэманстравалі шматлікія самадзейныя калектывы Віцебскай вобласці і гасці з Магілёўшчыны і Смаленшчыны.

Сярод шэрагу культурных падзеяў трэба вызначыць найбольш значны рэспубліканскі фестываль народнай музыкі "Звініць цымбалы і гармонік". Ён прайшоў 2-4 чэрвеня 1995 г. у Віцебскай вобласці. Гэта быў ужо восъмы па ліку фестываль і ў чацвёрты раз ён праходзіў у Паставах. І гэта невыпадкова. Менавіта тут, непадалёку ад Пастав, у вёсцы Груздава, упершыню загукаў першы аматарскі цымбалыны аркестр на Беларусі. Менавіта тут яшчэ засталася школа выканання на дыттанічных цымбалах, тут жывуць майстры, якія робяць гэтых цымбалы, і дарэчы, галоўным прызам фестывалю былі дыттанічныя цымбалы, зробленыя майстрам I.Андронам спецыяльна да свята. На фестываль з'ехалася звыш 300 улдзельнікаў і гасцей з усіх абласцей Беларусі. Былі запрошаны гасці з Украіны, Расіі, Польшчы, Літвы. Праграма свята ўключала конкурс выкананіцай на народных інструментах навучэнцаў ДМШ Віцебскай вобласці: конкурс "Хто каго?", дзе выступалі мастацкія калектывы, інструментальныя гурты, цымбалісты, гарманісты, прыпевачнікі; гала-канцэрт пераможцаў конкурсу. Можна было наведаць выставу-продаж "Горад майстроў", дзе лепшыя дамы рамёствай, народныя майстры Віцебшчыны прадставілі мастацкія вырабы. Працавала творчая лабараторыя з улдзелам кіраўнікоў калектываў, членаў журн. спецыялістаў і прадстаўнікоў абласных дэлегаций. На ёй улдзельнікі знаглі абмеркаваць некаторыя пытанні па праблемах самадзейнай мастацкай творчасці, музычных калектываў, рэпертуару, выканальніцкага майстэрства і іншыя. Алметнай рысай гэтага фестывалю было тое, што кожны калектыв прывёз цікавую, разнастайную, уласцівую менавіта свайму рэгіёну музычную праграму. Патрабаванні да улдзельнікаў былі вельмі высокімі,

і переможцы вyzначаліся перш за ўсё паводле аргінальнасці, непаўторнасці, самабытнасці.

Варта адзначыць, што ў розных гарадах рэспублікі першыдычна ладзяцца навукова-практычныя канферэнцыі, семінары, стажыроўкі кіраўнікоў, шкакоўшчына, новыя шляхі арганізацый працы. 28 сакавіка 1995 г. у Гомелі на базе каледжа імя Н.Сакалоўскага прайшлі стажыроўку кіраўнікі ансамбляў і аркестраў народных інструментau (арганізатар -- АНHT). У красавіку 1994 г. у Віцебску праходзіла навукова-практычная канферэнцыя "Народныя тэатры, хары, аркестры і ансамблі Беларусі і іх роля ў нацыянальным адраджэнні". 4--6 лістапада 1994 г. у Гомелі прэйшоў абласны семінар кіраўнікоў вакальнай інструментальных ансамбляў (арганізатар -- АНHT). 13--14 снежня 1994 г. у Магілёве адбыўся семінар для кіраўнікоў фальклорных калектываў вобласці. Ён праходзіў на базе ансамбля народнай музыкі "Магілёўшы" АНМЦ і КАР. 21--24 лютага 1995 г. у Гомелі АНHT быў праведзены абласны семінар кіраўнікоў эстрадных калектываў. У яго праграму ўваішлі тэарэтичны і практичныя заняткі. 1--3 сакавіка 1995 г. у Гомелі, у АНHT адбылася стажыроўка кіраўнікоў духавых аркестраў.

Паступова расце папулярнасць беларускай інструментальнай музыкі, мастацкай самадзеянасці. цікавасць да яе за межамі рэспублікі. Пашыраючы міжнародныя контакты. 19 лютага 1994 г. у Pacii, у г. Стараўрадзе Уладзімірскай вобласці прэйшоў фестываль духавых аркестраў "Сярэбранныя трубы", у якім прыняў удзел духавы аркестр дзіцячай музычнай школы г. Ліды. У красавіку 1994 г. у Pacii прышлоў Міжнародны конкурс юных выкананшаў на народных інструментах імя У.Андрэева. Першое месца на ім заняў навучэнец музычнага каледжа г.Брэста А.Пылік (баян). 14 мая 1994 г. у Германіі, у г.Клінгенталі адбыўся XXXI Міжнародны конкурс баяністаў-акадымістаў. Брэсцкі музыкант А.Пылік заняў на

ім 3-е месца. У лістападзе 1994 г. у Italіі ансамбль народнай музыкі "Выцінанка" Столінскага ГДК прымаў удзел у фестывалі газеты "Уніта", які штогод праводзіцца ў г.Арвіста. У лістападзе 1994 г. у Карэліі прышлоў міжнародны фестываль фальклорнага мастацтва, у якім прынялі удзел ансамбль народнай музыкі і песні "Бялыніцкая музыкі" і квартэт "Калініца" з Бялыніцкага раёна. 15 жніўня 1995 г. у Францыі, у г. Ерыф адбыўся Міжнародны музычны фестываль "Аркестрына", прыняць удзел у якім быў запрошаны дзіцячы ансамбль "Дударыкі" з Гродна. 16 чэрвеня 1995 г. у Брэсце, у музычнай школе № 2 выступіў духавы аркестр музычнай школы г. Равенсбрука (Германія). У яго рэпертуары -- народныя мелодыі, сучасная джазавая музыка.

Сярод шэрагу мерапрыемстваў у апошні час шмат фестываляў і святаў арганізуюцца ўпершыню. Гэта свецльчыкі пра актыўнае развіццё жанра, пра пошук новых шляхоў і прынцыпаў сучаснага існавання. Але ж трэба, каб яны рабіліся традыцыйнымі.

Шмат дыскусій вядзеща па фінансавых проблемах, па проблемах нотных выданняў, рэпертуару, касцюмаў, рэквізіту, інструментарыя, кваліфікацыі кіраўнікоў калектываў, "чысціні жанру", па проблемах якаснага і колькаснага складу ўдзельнікаў і гэтак далей. Трэба адзначыць, што ўсе яны чакаюць неалкладнага вырашэння на дзяржаўным узроўні і патрабуюць сапраўлнай палтрымкі на месцах.

I.I. Галабурда, вядучы метадыст
аддэла народнай творчасці БелІПК

* * *